

ISSN 2524-2369 (Print)

ISSN 2524-2377 (Online)

УДК 947.6

<https://doi.org/10.29235/2524-2369-2021-66-3-293-302>

Паступіў у рэдакцыю 05.03.2021

Received 05.03.2021

А. А. Трусаў

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

ПЕРШЫ ПОМНІК МУРАВАНАГА ДОЙЛІДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ, ЗРОБЛЕНЫ ў РАМАНСКАЙ БУДАЎНІЧАЙ ТРАДЫЦІІ

Аннотация. Впервые предлагается новая версия происхождения мастеров, которые были приглашены для строительства Минского храма. Предполагается, что мастера могли быть приглашены из Германии (Саксония), а не из Польши, как считалось ранее.

Рассматриваются руины недостроенного храма, которые в 1949–1951 гг. археолог В. Тарасенко нашел на территории Минского замчища (позже этот памятник изучали Э. М. Загорульский, Г. В. Штыхов и А. М. Медведев). Фундамент и нижние части стен храма выполнены из камня и обложены каменной плиткой прямоугольной формы на известковом растворе. Техника кладки – романская, характерная для архитектуры Западной Европы.

Основные споры вызывает время постройки храма. Некоторые исследователи полагают, что это вторая половина XI века, другие датируют строительство началом XII века и считают, что его начал первый минский удельный князь Глеб.

Основываясь на романских методах строительства, ученые предполагают, что именно польские мастера возвели храм. Автор впервые высказывает и обосновывает немецкое (саксонское) происхождение строителей храма в Минске.

Ключевые слова: храм, каменная кладка, фундамент, известь, опалубка, известковая плитка, романская архитектура

Для цитирования: Трусаў, А. А. Першы помнік мураванага дойлідства на тэрыторыі Беларусі, зроблены ў раманскай будаўнічай традыцыі / А. А. Трусаў // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2021. – Т. 66, № 3. – С. 293–302. <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2021-66-3-293-302>

Oleg A. Trusov

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

FIRST MONUMENT OF STONE ARCHITECTURE IN BELARUS, CREATED IN THE ROMANESQUE BUILDING TRADITION

Abstract. The article for the first time proposed a new version of the origin of masters who were invited to build the Minsk temple. The article says that the masters could be invited from Germany (Saxony), and not from Poland, as previously thought.

In 1949–1951 the archaeologist Vasil Tarasenka found the ruins of an unfinished temple on the territory of Minsk Castle (later this monument was studied by E. Zagarulsky, G. Shtykhau and A. Miadzvedzeu). The foundation and lower parts of the walls of the temple are made of stone and are squared with stone tiles of a rectangular shape on a mortar. The masonry technique is Romanesque, characteristic of Western European architecture.

The main controversy is the time of construction of the temple. Some researchers believe that this is the second half of the XI century, others believe that the first Minsk appanage prince Gleb began the construction at the beginning of the XII century.

Based on Romanesque construction methods, it is believed that Polish craftsmen built the temple. The author for the first time expresses and justifies the German (Saxon) origin of the builders of the temple in Minsk.

Keywords: temple, masonry, foundation, lime, formwork, lime tile, Romanesque architecture

For citation: Trusov O. A. First monument of stone architecture in Belarus, created in the Romanesque building tradition. *Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryia humanitarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian Series*, 2021, vol. 66, no. 3, pp. 293–302 (in Belarusian). <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2021-66-3-293-302>

У 1948 г. падчас раскопак на Мінскім замчышчы В. Тарасенка знайшоў каменныя вапняковыя пліткі са слядамі апрацоўкі. Яны мелі жаўтавата-шэры колер і розныя памеры, але былі падобныя да цаглін. Упершыню на тэрыторыі Беларусі была знайдзена будаўнічая пляцоўка побач з рэшткамі каменнай царквы. Гэта сляды майстэрні, дзе выраблялі для муроў храма каменныя вапняковыя пліткі ў выглядзе цаглін. Побач было “тварыла” – яма для гашэння вапны плошчаю

25 м² трапецападобнай формы. У яме знаходзіўся слой вапны таўшчынёй да 45 см. Бакі гэтай ямы былі абмежаваныя дошкамі, якія замацоўваліся драўлянымі калкамі, вертыкальна забітымі ў зямлю вышэй “тварыла”. Над паўднёва-заходнай часткай “тварыла” знаходзілася крушня з вялікіх валуноў. Гэтыя камяні шчыльна дапасоўваліся адзін да другога і ў плане стваралі дугу, якая сваімі канцамі ўваходзіла як у паўночную, так і ва ўсходнюю сценкі раскопа. Камяні ляжалі на роўнай паверхні – пласце жаўтавата-шэрай вапны, але не былі змацаваныя паміж сабой і не з'яўляліся часткай падмурка. Таму В. Тарасенка пазней выказаў меркаванне, што гэта мог быць будаўнічы матэрыял, нарыхтаваны для пабудовы храма [1, с. 214].

У 1949 г. археолагі знайшлі рэшткі каменнага храма. Яны адкапалі падмуркі, складзеныя з вялікіх і сярэдніх бутавых камянёў на вапне. Колер вапны жаўтавата-шэры.

Падмуркі праразалі старажытны культурны пласт і глыбока ўваходзілі ў мацярык. Былі прасочаны сляды апалубкі, зробленай з тонкіх дошак, забітых вертыкальна ў зямлю на мяжы ямы падмурковага рова. Унізе знаходзіліся дошкі, завостраныя ў выглядзе трохкутніка. Вышэй за ўзровень падмурка і вышэй за мяжу верху дошак апалубкі размяшчаліся непасрэдна муры сцен храма вышынёй 30–40 см [2] (мал. 1–4).



Мал. 1. Алтарная частка храма. Выгляд з захаду. Верасень 1950 г. (архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі)

Fig. 1. The altar part of the temple. View from the west. September 1950
(Archives of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus)



Мал. 2. Агульны выгляд храма. Выгляд з усходу. 7 верасня 1950 г. (архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі)

Fig. 2. General view of the temple. View from the east. September 7, 1950
(Archives of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus)



Мал. 3. Цэнтральная частка храма з драўлянымі канструкцыямі ўсярэдзіне.
Выгляд з захаду. 13 верасня 1950 г. (архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі)

Fig. 3. The central part of the temple with wooden structures inside. View from the west. September 13, 1950
(Archives of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus)



Мал. 4. Паўночны неф храма. Выгляд з усходу. 5 верасня 1950 г. (архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі)


Fig. 4. The northern nave of the temple. View from the east. September 5, 1950
(Archives of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus)

У 1951 г. раскопкі былі прадоўжаны. Знайдзены рэшткі чатырох каменных слупоў і кавалак (фрагмент kraю) меднага царкоўнага звона з дыяметрам адтуліны да 0,5 м з “прикипевшими следамі дрэвесины”. Прасочана сістэма абліямоўкі ніжніх частак сценаў звонку і знутры каменнымі пліткамі, прычым шэраг больш тоўстых плітак змяняе шэраг больш тонкіх. Захаваліся чатыры ярусы абліямоўкі сценаў (два з больш тонкіх і два з больш тоўстых плітак) [3].

Памер асноўнага аб’ёму храма 12×12 м (разам са сценамі таўшчынёй 1,5 м). Агульная даўжыня з апсідай 16 м. На бакавых сценах захаваліся сляды трох унутраных лапатак. В. Тарасенка, спасылаючыся на знаходкі меднага падсвечніка і кавалка меднага звона, лічыў, што храм быў пабудаваны і пэўны час дзейнічаў. Ён датаўваў храм першай паловай XII ст. [4, с. 48].

Даследчык адзначаў, што храм, верагодна, пабудаваў мінскі князь Глеб, які атрымаў Мінск у спадчыну пасля смерці свайго бацькі ў 1101 г. Паколькі Глеб вёў актыўную зневажную палітыку, рабіў напады на Слуцк і Смаленск, то ён мог пабудаваць у Мінску каменны храм з мэтай падкрэсліць значнасць Мінскага княства. Пасля таго, як у 1119 г. ён трапіў у палон (дзе і памёр. – A. T.), да вяртання ў Мінск яго сына Расцілава ў 1146 г., княствам кіравалі намеснікі кіеўскага князя, якія, на думку В. Тарасенкі, і разбурылі каменны храм, каб прынізіць велич княства. Таму могілкі ўнутры храма існавалі, паводле меркавання даследчыка, з 1119 па 1146 г. Пасля таго, як у Мінск вярнуўся сын Глеба Расцілава, ён зрабіў новую планіроўку горада і рэшткі храма апынуліся пад драўлянай маставой [1, с. 221].

Пазней Мінскі храм вывучаў Э. Загарульскі. Ён даказаў, што храм не быў да канца пабудаваны, і выказаў меркаванне, што час яго будаўніцтва – XI ст. [1; 5, с. 42–43]. Даследчык адзначаў, што паводле сваіх будаўніч-тэхнічных асаблівасцей храм не мае дакладных аналогій сярод культавых манументальных пабудоў Старожытнай Русі. Ён лічыць, што будынак быў раскапаны па-дышленцку і матэрыялы пра яго раскопкі былі надрукаваны непрафесійна, паколькі дастатковае стратыграфічнае абгрунтаванне раскопак адсутнічае. Да канца не былі ўскрытыя падмуркі храма, не прасочана іх глыбіня, не даследаваны падмуркавыя равы, а таксама стратыграфічная сувязь будынка з прылеглым культурным пластом (мал. 5).




Мал. 5. План Мінскага храма (паводле В. Тарасенкі і Э. Загарульскага)

Fig. 5. Plan of the Minsk church (according to V. Tarasenko and E. Zagarulski)

Э. Загарульскі прапанаваў сваю версію пачатку будаўніцтва храма. На яго думку, спачатку выбралі месца для будаўніцтва ў цэнтры ўсходняй часткі крэпасці, потым зрабілі папярэднюю разметку контураў храма і вырылі катлаван глыбінёй каля 0,8–1 м. Затым у катлаване зрабілі дакладную разметку плана пабудовы, да ўзору ю дзённай паверхні зрабілі падмурак і цэнтральны квадрат. Потым унутраную прастору засыпалі мацерыковым пяском, але перад гэтым паклалі драўляныя бэлькі на дне дыяканніка, ахвярніка і, магчыма, алтара (мал. 6).

Прапанаваць рэканструкцыю пабудовы цэнтральнага падкупальнага квадрата Э. Загарульскі не здолеў, бо не меў дастатковых матэрыялаў. Ён адзначае, што калі падмурак давялі да ўзору ю дзённай паверхні, то пачалі муроўку сцен. Прыйчым таўшчыня сцен апсід адпавядала шырыні падмурка, але паўночная, заходняя і паўднёвая сцены былі вышэйшыя за падмурак. З фасаднага боку сцены дакладна адпавядалі муроўцы падмурка. Э. Загарульскі адзначае высокую прафесійнасць будаўнікоў.

Першы пласт камянёў сцяны пакладзены на муроўку падмурка. Ён уяўляў сабой своеасаблівы цокаль шырынёй 1,8–1,85 м, які быў на 0,3 м вузейшы за падмурак, што ўнутры будынка стварала падмуркавы выступ (мал. 7).



Мал. 6. Рэшткі Мінскага храма пасля раскопак (паводле Э. Загарульскага)
Fig. 6. Remains of a Minsk church after excavations (according to E. Zagarulski)



Мал. 7. Падмуркавы выступ і абліямоўка паўднёвой сцяны Мінскага храма (паводле Э. Загарульскага)
Fig. 7. Foundation ledge and border of the southern wall of the Minsk church (according to E. Zagarulski)

Пасля таго, як сцены храма былі зроблены на вышыню каля 1 м, іх пачалі аблядмоўваць каменнымі пліткамі, падобнымі да цаглін. Часткова паспелі зрабіць аблядмоўку толькі паўднёвай і заходній сцен будынка (мал. 8, 9).

Амаль адначасова з аблядмоўкай сцен пліткамі пачалі рабіць у інтэр'ерах храма лапаткі, якія былі зроблены з дзвюх аблядмовачных плітак. Шырыня лапаткі была каля 70 см. Унізе лапаткі абапіраліся на падмуркавы выступ. Для слупоў у сярэдзіне храма паспелі зрабіць толькі падмурак.


На думку Э. Загарульскага, Мінскі храм павінен быў мець плоскія фасады, галоўным упрыгожваннем якіх павінны былі з'яўляцца роўныя шэрагі непасрэдна каменнай муроўкі. Да следчык адзначае арыгінальную будаўнічу тэхніку і прадуманую арганізацыю будаўнічых работ [6, с. 198].

У сваёй публікацыі, на якую мы спасылаемся, ён удакладніў дату будаўніцтва храма – 1071–1085 гг. Да следчык разважаў так: калі з 1069 па 1073 г. Мінскам кіраваў кіеўскі князь Яраполк Ізяславіч, маці якога паходзіла з польскага каралеўскага роду, то з яе дапамогай у Мінск і быў запрошаны будаўнікі з Польшчы, якія пачалі будаваць храм у раманская традыцыі.

Калі звярнуць увагу на гэтую версію, то трэба падрабязна разгледзець стасункі паміж польскімі Пястамі і кіеўскімі князямі. Польскі кароль Казімір I, які знаходзіўся на троне з 1034 па



Мал. 8. Каменныя блокі з муроўкі Мінскага храма (паводле Э. Загарульскага)
Fig. 8. Stone blocks from the brickwork of the Minsk church (according to E. Zagarulski)



Мал. 9. Аблядмоўка сцен храма каменнымі пліткамі (паводле Э. Загарульскага)
Fig. 9. Border the walls of the temple with stone tiles (according to E. Zagarulski)

1058 г., у 1041 г. узяў шлюб з дачкой вялікага князя кіеўскага Уладзіміра – княжной Дабранегай, якая нарадзіла Казіміру трох сыноў.

Пасля смерці бацькі ў 1058 г. польскім каралём стаў Баляслаў II Шчодры (1058–1079), мëна-
віта ён, а не яго маці, якая памёрла ў 1087 г., мог прыслать сваіх майстроў у Мінск.

Баляслаў II меў спачатку добрыя стасункі з кіеўскім князем Ізяславам, які меў жонку Гертру-
ду з польскага каралеўскага роду. Аднак у 1068 г. Ізяслаў быў разбіты полаўцамі падчас паўстан-
ня ў Кіеве і жыхары горада зрабілі сваім князем полацкага князя Усяслава, які ў той час знахо-
дзіўся ў Кіеве ў якасці палоннага. Ізяслаў уцёк у Польшчу і з войскамі Баляслава прыехаў у Кіев
пасля таго, як Усяслаў з Кіева вярнуўся ў свой родны Полацк. Пасля гэтага Ізяслаў кіраваў Кіе-
вам яшчэ чатыры гады да чарговага выгнання і ўцёкаў у Польшчу, дзе ў гэты раз яго сустрэлі
варожа і выгналі ў Чэхію.

На нашу думку, Баляслаў II, які ў 1068 г. абраўаваў Кіев, а потым выгнаў збеглага да яго дру-
гі раз кіеўскага князя з Польшчы, наўрад ці мог пасылаць сваіх майстроў у Мінск да князя Яра-
полка. Таму, відавочна, пачатак будоўлі Мінскага храма адбыўся пазней.


Мінскі храм пабудаваны, верагодна, у тэхніцы чыстай каменнай муроўкі (*grand appareil*),
каля ўсярэдзіне мур забутуювалі камяніямі, а vonkавую паверхню абкладвалі невялікімі прама-
кутнымі блокамі вапняку. Такая муроўка мае назыву *opus incertum*, ці *mur emplecton* [7, с. 254, 391]
(мал. 10). Найбольш блізкія да яе аналагі прасочваюцца ў раманскім дойлідстве.

Такая тэхніка муроўкі характэрна для Успенскага кафедральнага сабора старога Галіча ва
Украіне, пабудаванага ў 40–50-х гг. XII ст. [8, с. 114].

Падчас пабудовы храма ў Мінску ўпершыню ў Беларусі была ўжыта драўляная апалубка,
сляды якой прасочваюцца на сценах падмурковых рабоў. Падмуркі мелі выгляд дзвюх сценак
з вялікіх, крыху абчасаных камянёў. Прастору паміж імі запоўнілі кавалкамі камянёў на вапна-
вай рошчыне. Падмуркі сцен і слупоў усярэдзіне храма злучаны паміж сабою стужкавым пад-
муркам з камянёў, пакладзеных усухую. У плане гэтая падмурковая канструкцыя ўтварае квадрат
[4, с. 48]. Пры будаўніцтве Мінскага храма для аблімоўкі ўнутранай паверхні сцен выкарысталі
вапняковыя пліткі двух памераў: 29,5×20×9,5 см і 19×14,5×5,5 см.

Большасць даследчыкаў не пагадзіліся з датаваннем Э. Загарульскага. Так, Л. Аляксееў, пад-
трымліваючы меркаванне В. Тарасенкі, прыводзіў аргумент, што чатырохслуповыя храмы з квад-
ратнымі ў плане слупамі з'явіліся на Русі з сярэдзіны XII ст. [9, с. 205–206].

У адной са сваіх апошніх манографій Л. Аляксееў прадоўжыў палеміку з Э. Загарульскім,
тым больш, што ён у 1949–1950 гг. прымаў удзел у раскопках Мінскага замчышча ў экспедыцыі



Мал. 10. Канструкцыя муроўкі Мінскага храма (паводле Э. Загарульскага)

Fig. 10. Construction of the brickwork of the Minsk church (according to E. Zagarulski)


В. Тарасенкі. Л. Аляксееў лічыў, што храм будаваўся ў гонар Прэсвятоі Божай Маці, і прывёў у якасці аналага храм канца XI ст., раскапаны М. Каргерам у Кіеве ў 1947 г. У храмах назіраюцца супадзенні прапорцыі і памераў чатырохслуповой часткі. Паколькі мінскі князь Глеб быў цесна звязаны з Кіевам, дзе ў 1108 г. пабудаваў трапезную ў Пячорскім манастыры, то ён мог прапанаваць запрошаным з Захаду майстрам у якасці аналага той храм, які быў знайдзены М. Каргерам у Кіеве. Л. Аляксееў пропанаваў сваю рэканструкцыю плана Мінскага храма і драўляных пабудоў над ім, якія з'явіліся пазней [10, с. 80–81, рис. 10].

Версію Л. Аляксееева падтрымлівалі М. Варонін і Г. Штыхаў. У 1976 г. Г. Штыхаў зрабіў шурф побач з паўночна-ўсходнім кутом храма, дзе было месца, у якім папярэднія археолагі не дайшлі да мацерыка, і выясклі, што пясок з падмуркавага рова перакрыў пласт пажару таўшчынёй 15 см, які ляжаў на мацерыку. У гэтым пласце даследчык знайшоў венчык гаршка канца XI ст. і бронзавую частку падсвечніка. Да раскопа В. Тарасенкі 1949 г. Г. Штыхаў прырэзаў 2 квадраты, якія не раскапаў В. Тарасенка. Г. Штыхаў даследаваў 6 m^2 “тварыла”, дзе знаходзіўся пласт вапны таўшчынёй 0,4–0,5 м. Да пачатку будоўлі каменнага храма ўсходняя частка замчышча была забудавана драўлянымі будынкамі, якія згарэлі. Магчыма, тут была і драўляная царква, якая таксама была знішчана пажарам. Таму не выпадкова, што тут у 1949 г. знайшлі рэшткі падсвечнікаў і кавалак звана [11, с. 74–76].

Доўгі час меркаванне Э. Загарульскага наконт датавання Мінскага храма большасць даследчыкаў не падзялялі. Аднак у 2003 г. яго падтрымаў А. Кушнірэвіч, які датаваў Мінскі храм, спасылаючыся на Э. Загарульскага, 70-мі гг. XI ст. [12]. Ён лічыў, што храм пачалі будаваць майстры з Велікапольшчы.

Некаторыя сучасныя гісторыкі, як і раней В. Тарасенка, скіляюцца да высновы, што храм пачаў будаваць першы незалежны мінскі князь Глеб Усяславіч, які ў 1104 г. пасля дзесяцімесячнай асады Мінска паспяхова адбіў напад кіеўскага князя Святаполка Ізяславіча. Магчыма, тады і згарэла драўляная царква на замчышчы. Глеб замірыўся са Святаполкам і пачаў умацоўваць сваё княства. Цікава, што ў 1103 г. дачка Святаполка Збыслава стала жонкай польскага караля Баліслава III. Відавочна, тады Глеб і здолеў атрымаць з Польшчы майстроў для пабудовы каменнага храма, паколькі з Полацкам прымых сувязей у яго не існавала.

Аднак ці варта ўпарты прытрымлівашца версіі прыходу будаўнікоў Мінскага храма з тэрыторыі Польшчы? Мы пропануем разгледзець іншую версію.



Мал. 11. Горад Перамышль (цяпер у Польшчы). План царквы Іаана (паводле П. Рапапорта)
Fig. 11. The town of Przemyśl (now in Poland). Plan of St. John's Church (according to P. Rapaport)

Жонкай Глеба Мінскага была княжна Анастасія, дачка валынскага князя Яраполка і нямецкай графіні Кунігунды Арламюндской. Кунігунда за сваё жыццё была тройчы ў шлюбе і займела ўпльсовыя сувязі ў нямецкіх землях (зараз гэта Саксонія).

Пасля першага шлюбу з валынскім князем Яраполкам яна прыняла праваслаўе і атрымала новае імя – Ірына. Пасля смерці мужа Кунігунда вярнулася на радзіму і мела яшчэ двух упльсовых мужоў. Гэта Куна фон Нортхейм (памёр у 1103 г.) і Віпрэхт фон Гройч, граф Гройча, уладар Лужыцкай і Мейсенскай марк, былых славянскіх зямель, захопленых немцамі. Трэці цілюб Кунігунда ўзяла ў 1110 г., а памёрла яна пасля 20 сакавіка 1117 г. (апошняя згадка пра яе ў пісьмовых крыніцах) [13].

Таму Глеб мог звярнуцца да сваёй упльсовой цешчы, нямецкай графіні, і атрымаць майстроў з Саксоніі. Сярод іх маглі быць і тamtэйшыя славяне, якія здолелі хутка паразумецца з жыхарамі Мінска. У 1116 г. Глеб захапіў і абрабаваў багаты горад Слуцк, а таксама атрымаў гроши на будоўлю храма. Таму будоўля магла пачацца ў 1116–1118 гг. Адразу ўзнікла праблема, дзе ўзяць камень і вапну для будаўніцтва. Самае вялікае радовішча даламіту, добрага вапняку, знаходзіцца ў ваколіцах Віцебска ў пасёлку Руба, які зараз стаў часткай абласнога горада. Відаць, Глеб змог дамовіцца з князем Віцебска (горада, які да 1021 г. не належаў да Полацкага княства [9, с. 161]), каб атрымаць камень для будоўлі.

Аднак у Кіеве да ўлады прыйшоў Уладзімір Манамах, пачалася новая вайна, Глеб трапіў у палон і ў Кіеве 13 верасня 1119 г. памёр. Будаўніцтва храма было спынена.

Узнікае пытанне пра лёс будаўнікоў Мінскага храма. Куды яны мусілі пераехаць? Цікава, што менавіта ў 1119 г. пачынаецца будаўніцтва каменнага храма Іаана Хрысціцеля ў г. Перамышлі, дзе кіраваў князь Валадар. Магчыма, ён і запрасіў мінскіх майстроў? Раскопкі храма ў Перамышлі паказалі, што гэта быў трохнефны трохапсыдны крыжовакупальны храм у скарочаным яго варыянце, без нартэksа, але зроблены ў раманская будаўнічай тэхніцы (мал. 11).

Рускія даследчыкі лічаць, што будаўнікі прыехалі з Польшчы [14, с. 64]. Аднак украінскія даследчыкі Я. Пастэрнак і Д. Антановіч не выключалі і нямецкае паходжанне ўкраінскага раманскага стылю [8, с. 159].

На месцы Мінскага храма былі могілкі, дзе выяўлена 21 пахаванне ў дамавінах. Л. Аляксееў лічыў, што гэтыя пахаванні не мелі дачынення да каменнага храма і былі звязаны з драўлянай капліцай, якая раней знаходзілася побач. Пры гэтым ён спасылаецца на стратыграфічны разрэз, зроблены і надрукаваны В. Таракенкам [9, с. 145–146]. Пазней тэрыторыя храма і могілак была забудавана (прасочаны рэшткі маставой). Пасля раскопак В. Таракенкі падмуркі храма былі засыпаны, але ў 2009 г. іх часткова ўскрыў А. Мядзведзеў [15, с. 79–80]. Архітэктар С. Багласаў распрацаўваў праект музеіфікацыі Мінскага замчышча разам з падмуркамі каменнага храма. Аднак рэалізацыя гэтых планаў пакуль не ажыццяўлілася.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Тарасенко, В. Р. Древний Минск / В. Р. Тарасенко // Материалы по археологии БССР / Ин-т истории АН БССР, Сектор археологии. – Минск, 1957. – Т. 1. – С. 182–257.
2. Тарасенко, В. Р. Отчет об археологических раскопках на Минском замчище за 1948 г. / В. Р. Тарасенко. – Минск, 1948 ; Итоги раскопок 1949 г. ЦНА НАН Беларусь. – ФАНД. – Д. 294. – С. 11–12.
3. Тарасенко, В. Р. Дневники и коллекционные описи археологических материалов из раскопок Минского замчища за 1946, 1948, 1949, 1950, 1951 гг. ЦНА НАН Беларусь. – ФАНД. – Вып. 1. – Арх. 1280. – С. 44–46.
4. Тарасенко, В. Р. Из материалов раскопок Минского замчища / В. Р. Тарасенко // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. – М., 1955. – Вып. 57. – С. 47–51.
5. Загарульскі, Э. М. Археалагічнае вывучэнне дзяцінца старажытнага Мінска / Э. М. Загарульскі // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. – 1960. – № 4. – С. 51–61.
6. Загорульский, Э. М. Возникновение Минска / Э. М. Загорульский. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 356 с.
7. Zwolinska, K. Maly słownik terminów plastycznych / K. Zwolinska, Z. Maliski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 438 s.
8. Пастернак, Я. Стaryj Галич: археолагічно-історичні досліди у 1850–1943 рр. / Я. Пастернак ; вступ. ст. І. М. Ковала ; редкол.: В. В. Гречук [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 348 с.
9. Алексеев, Л. В. Полоцкая земля: (очерки истории Северной Белоруссии в IX–XIII вв.) / Л. В. Алексеев. – М. : Наука, 1966. – 294 с.

10. Алексеев, Л. В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры : в 2 кн. / Л. В. Алексеев. – М. : Наука, 2006. – Кн. 2. – 167 с.
11. Штыхов, Г. В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.) / Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 159 с.
12. Кушняревіч, А. Раманскія ўпływy ў мастактве Беларусі / А. Кушняревіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2003. – № 7. – С. 23–26.
13. Кунигунда фон Орламунде [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кунигунда_фон_Орламунде. – Дата доступа: 23.03.2020.
14. Раппопорт, П. А. Древнерусская архитектура / П. А. Раппопорт. – СПб. : Стройиздат, 1993. – 287 с.
15. Мядзведзеў, А. М. Мінская замкавая царква / А. М. Мядзведзеў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 79–80.

References

1. Tarasenko V. R. Ancient Minsk. *Materialy po arkheologii BSSR* [Materials on the archeology of the BSSR]. Minsk, 1957, vol. 1, pp. 182–257 (in Russian).
2. Tarasenko V. R. Report on archaeological excavations at the Minsk castle for 1948. Minsk, 1948 ; Results of excavations in 1949 by the Central Scientific Research Center of the National Academy of Sciences of Belarus. *FAND*, case 294, pp. 11–12 (in Russian).
3. Tarasenko V. R. Diaries and collection inventories of archaeological materials from the excavations of the Minsk castle for 1946, 1948, 1949, 1950, 1951. CNA NAS Belarus. *FAND*, iss. 1, arch. 1280, pp. 44–46 (in Russian).
4. Tarasenko V. R. From the materials of the excavations of the Minsk castle. *Kratkie soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituta istorii material'noi kul'tury* [Brief reports on reports and field research of the Institute for the History of Material Cultures]. Moscow, 1955, iss. 57, pp. 47–51 (in Russian).
5. Zagorul'ski E. M. Archeological sound of the dzyatsin of the old man of Minsk. *Vestsi Akademii navuk BSSR. Seryya gramadskikh navuk* [Proceedings of the Academy of Sciences of the BSSR. Social Sciences Series], 1960, no. 4, pp. 51–61 (in Belarusian).
6. Zagorul'skii E. M. *The emergence of Minsk*. Minsk, Belarusian State University Publishing House, 1982. 356 p. (in Russian).
7. Zwolinska K., Maliski Z. *Maly plastic terms dictionary*. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974. 438 p. (in Polish).
8. Pasternak Ya. *Stary Halych: archaeological and historical experiments in 1850–1943*. Ivano-Frankivsk, Plai Publ., 1998. 348 p. (in Ukrainian).
9. Alekseev L. V. *Polotsk land: (essays on the history of Northern Belarus in IX–XIII centuries)*. Moscow, Nauka Publ., 1966. 294 p. (in Russian).
10. Alekseev L. V. *Western lands of pre-Mongol Rus: essays on history, archeology, culture. Book 2*. Moscow, Nauka Publ., 2006. 167 p. (in Russian).
11. Shtykhov G. V. *Cities of the Polotsk land (IX–XIII century)*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1978. 159 p. (in Russian).
12. Kushnyarevich A. Romanesque influences in the art of Belarus. *Materyyaly pa arkhealogii Belarusi* [Materials on the archeology of Belarus]. Minsk, 2003, no. 7, pp. 23–26 (in Belarusian).
13. Kunigunda von Orlamunde. *Wikipedia*. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kunigunda_fon_Orlamunde (accessed 03.23.2020) (in Russian).
14. Rappoport P. A. *Old Russian architecture*. St. Petersburg, Stroizdat Publ., 1993. 287 p. (in Russian).
15. Myadzvedzeu A. M. Minsk castle church. *Archeology of Belarus: an encyclopedia. Vol. 2*. Minsk, 2011, pp. 79–80 (in Belarusian).

Информация об авторе

Трусов Олег Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент. Институт истории, Национальная академия наук Беларусь (ул. Академическая, 1, 220072, Минск, Республика Беларусь). E-mail: kafistbel@gmail.com

Information about the author

Oleg A. Trusov – Ph. D. (Hist.), Associate Professor. Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus (1 Akademicheskaya Str., Minsk 220072, Belarus). E-mail: kafistbel@gmail.com